

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 125 (5799) | 2 чэрвеня 1987 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

МОСКВА 19
УЛ. ФУНДЭ 10 ИИ. ТУТ
СОВ. СТРОИТ. И ПРАД.

Ленінградскія партыйныя канферэнцыі—таварышу Сталіну.

Прыём у Крэмлі ўдзельнікаў дэкады узбекскага мастацтва.

Узнагароджанне ўдзельнікаў дэкады узбекскага мастацтва.

Адозва Іспанскага ўрада да народаў усяго свету.

ПЕРАДАВЫ АРТЫСТЫ. Сяргей здароўе працоўных.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ: Справаздачы даклад тав. Хадасовіча аб рабоце гаркома КП(б)Б; выступленні ў спрэчках на даклад т.т. Ногана, Дэева, Бранштэйна Готфрыда.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

СЁННЯ У ЧУМНОМ:

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯУ ТРЭЦЬАГА ПЯЦГАДОВАГА ПЛАНА: Насцяў—Арганізацыя прамысловую вытворчасць калатаў і шпатаў у БССР.

П. Чыкун — Контррэвалюцыйная дзейнасць паркулікаў.

Новая правакацыя фашыскай Германіі. Заява Альвараса Дэль Бабо Лізе нацыі.

БЕРАГЧЫ ЗДАРОЎЕ ПРАЦОЎНЫХ

У нашай краіне ахова здароўя працоўных, медыцына паступаючы ў выключна спрыячым умовах. Вялікая сацыялістычная Кастрычніцкая рэвалюцыя паклала назаўвады з неанічым буржуазным ладом, пры якім руйнавалася ахова працоўных, усе сілы і маладосць ішлі на карысць аладзгаго кудыра.

гаецца за насычанасць вёскі кваліфікаванымі медыцынскімі кадрамі. Да гэтага часу 21 раён яшчэ не мае свайго галоўнага урачоў. Рамоні ўрада, якія абавязваліся ўрача пасля сканчэння медыцынскага інстытута прадаваць на перафермі не менш 5 год, часта зрываюцца. Карыстаючыся добраўладнацтвам былога намесніка наркома аховы здароўя Нейштата і начальніка лясна-прафілактычнага кіраўніцтва Гранава, скончыўшы медыцынскі ўрач асядаў ў гарадскіх больніцах, клініках, хопі многія з іх не мелі на гэта ніякіх даных.

«Характэрная асаблівасць нашай рэвалюцыі заключаецца ў тым, што яна дада народнаму не толькі свабоду, але і матэрыяльнае дабра, але і магчымыя заможнага і культурнага жыцця» (Сталін).

Больш 100 чалавек, вышэйшых і медыцынскіх спецыялістаў і аспірантаў у 1935—36 годзе аседа ў Менску, амаль усе выпускнікі ўніверсітэта медыцынскіх аспірантаў у горадзе Віцебску. Частка ўрачоў, пасля гэтага ў Віцебскі медыцынскі інстытут у сусветны раён, да работ не прыступілі. Наркамат не змагавіць за самавольным ухілам урачоў з раёнаў. Гэта з'яўляецца ў барацьбе за рашэнне ўрада прамысловых і аб'ектаў нецярпіма. Растучай каласнай вёсцы Беларусі патрабен урач і Наркамат аховы здароўя павінен яго даць.

Па-гіганцку выраслі выдаткі на народную ахову здароўя і ў нашай рэспубліцы. Якую-б галіну народнай аховы здароўя мы ні ўзялі — большую дапамогу, амбулаторыю, малочныя куды, аддзяленні дэма, капітальнае будаўніцтва і інш. — усюды трэба. Але не трэба алахапіцца гэтым, бо патраб і недахопаў і галіне аховы здароўя ў БССР яшчэ многа. Наркамат аховы здароўя, які павінен быць аператыўным штабам кіраўніцтва ўстановамі народнай аховы здароўя рэспублікі, працягвае непаважліва і блудраваць у палітычнай ўрачэбнай справы, асабліва на вёсцы.

Кадр, іх падрыхтоўка і перападрыхтоўка — важнейшы ўчастак работ наркамата. У нас ёсць німаля вопытных, да канца аднавіх свайго справе ўрачоў, якія карыстаюцца вялікім аўтарытэтам сярод насельніцтва. Але Наркамат аховы здароўя аб іх мала ведае, мала клопатліва. Няма такога правіла ў Наркамате аховы здароўя, каб апраўданага сабе на рабочым участку ўрача высюваў на работу ў раённую больніцу, урачэбнага раёна і сталежныя адлікі Менска, дапамагалі ва ўдасканаленні гэтага ўрача пасылкай на курсы ў Маскву, Ленінград і т. д.

Асноўнае званне аховы здароўя—больнічны і лясныя пункты працуюць неадавальна. Працоўныя зусім справядліва скарыжана на базавыя асноўныя многія ўрачоў, на хронічнае становішча прашакавалі і абсталіваюць іх. Ва ўсёй прашацы работ Наркамата аховы здароўя гэта асноўнае званне не было ў партыі ўвагі. Сігналы працоўных, якія ўказвалі і на акрытую работу ворага ў лясных установах (Петрыўка і Ветрыўка раёны, аршанская больніца і т. д.), да гэтага часу не пачулі наркамата. Ды і як іх пачуць, калі палітычна алазіла сігналы, што паступаючы ў наркамат, ніхто не зрабіў. У наркамате не прымыкалі чужа прыслухоўвацца, дэталі на расцэляць сігналы працоўных. Гутві нарком, ні яго намеснік скаргамі не заімаюцца. Рэгістрацыя перадае скаргі непаправага загадкама адзелаў, у якіх яны ляжаць месяцімі. Нарком тав. Бурчэўскі не чытае нават пісьмаў гарадскіх і сельскіх урачоў, паступаючых на яго імя. Гэта пісьмы механічна перадаюцца памочнікам на кадрах і астаюцца без агляду. Барскія аддзельныя наркома да пісьмаў не спынялі і з'яра, хоць тав. Бурчэўскі німаля патраў прыняць на крытыку сістэмы работ свайго наркамата ў сувязі з рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б), німаля таварыш аб пільнасці, заклікаючы выкрываць ворагаў.

Вельга сказаць, што ўрачоў з участку не пераводзілі ў буйныя больніцы. Аднак, у пераходзе іх пачувалі два прыпынкі: або зямства, або няўменне адбіта ад лясной, якія не жаюць пачыніць вопытніцкую работу і рвуцца ў буйныя цэнтры. Тав.ж на сутнасці справы прыпынкі лажалі і ў пачатку ўрачоў на розным курсе перападрыхтоўкі. Гэту практыку аламат павінен пакаваць. Прапавіць трэба па-нашаму, павіра праводзячы большыя прынятыя выключныя кадраў.

Асаблівую трывогу выклікае становішча спраў на такіх аддзяленнях і палітычным для нас участку аховы здароўя, як радзільныя дамы. «Звязда» вылаўна павяляла аб сімвалічных выпадках у радзільных дамах. Зусім ніяка «Звязда» апублікавала заметку, якая расказала аб дзікім выпадку памыны дзіці. Наму ўмянення ў тым, што гэтыя выпадкі неавічэйныя ўрачэбныя памылкі, а з'яўляюцца і памыслы дзеянні. Вораг, зрываючы капітальнае будаўніцтва радзільных дамоў, шкодзіць на гэтых будаўніцтвах, апраўдываючы і радзільных дамах, вялікі пошуку работу з мэтай кампраматацыі закона аб забароне абораў. Наркамат аховы здароўя БССР не бачыць гэтага, хопі сігналаў у яго дастаецца. Ен да гэтага часу не зрабіў нічога істотнага па ўскрыцці і выкрыццю ворагаў, якія арудуць у сістэме аховы здароўя. Факты з усёй яснасцю гавораць аб тым, што бескампетэнтнасць — гэта імабэка хвабога — не прайшла міма кіруючых работнікаў Наркамата аховы здароўя.

Вялікае правішчыванне, а часамі апазітычнасць у рабоце і грамадскім жыцці, пакочыць з рамесніцтва, неспушына прапавіць над сваім удасканаленнем, берачы здароўе працоўных, як запіну ала, быць кіруючым арганізатарам народнай аховы здароўя — гэта кроўны і ганаровы азначы кожнага медыцынскага работніка.

АДОЗВА ІСПАНСКАГА ўРАДА ДА НАРОДАў УСЯГО СВЕТУ

ПАРЫЖ (Сталіна Францыі), 1 чэрвеня. (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамае, што Валенсі, што пасля паслужэння савета міністраў іспанскі ўрад звярнуўся з адозваю да іспанскага народа і да народаў усяго свету, у якой выкрывае азначыныя германскага фашызма, учыненыя ў адносіцах рэспубліканскай Іспаніі.

У адозве гаворыцца, што ўрады Германіі і Італіі падтрымалі рад разва варажых актў, накіраваных супроць іспанскага народу, і што гэтыя акты, расей скрываема, а іцар яўны, дасягнулі культурнага пункту са злучэння бамбардзіроўкі Альмеріі. Зэтым адозва памінае, што ў адварэцы з праміламі, выправажыні Ланданскім камітэтам на неўмяшанню, судны, якія ажыццяўляюць кантроль, павінен знаходзіцца па-за іспанскімі тэрытарыяльнымі водамі. Германскія караблі не выкавалі ніякай функцыі кантролю на Узбярэжжа Беларскіх астравоў, тым не менш бронеосен «Дойчланд» стаў на якары ў порце Івіса, дзе

ЦК ВКП(б)—таварышу СТАЛІНУ

Чацвёртае Ленінградскае гарадскае канферэнцыя ВКП(б) іша гарачае прытанне Цэнтральнаму Камітэту—буйному штабу нашай партыі і Вам, таварыш Сталін, нашаму другу і настаўніку, правалыру ўсяго працоўнага чалавечтва.

З асноўных пытанняў справядлів і правядзення шляхам акрыткага (тайнага) галасавання выбараў партаргану Ленінградскай партыйнай арганізацыі выла ішчэ больш агартаванай, азійнай і агуртанай вакол ленынска-сталінскага ЦК ВКП(б).

Сувязь з масамі, умадаванне гэтай сувязі, гадоўнасць прыслухоўвання да голасу мас,—воць у чым сіла і непаможнасць большыскага кіраўніцтва. Гэтыя Вашы словы, дарогі таварыш Сталін, мы прымаем, як неварушны закон, як буйное кіраўніцтва ў нашай шталеўнай практычнай рабоце. На часе саўных піперскіх работ, на часе ўсіх працоўных горада Леніна, мы будзем безастанна амаганя за поспех трэцяй сталінскай пяцігодкі, за новы магутны роскат саўвейш дзяржавы, за новыя перамогі коммунізма.

Мы запавінаем Цэнтральнаму Камітэту ВКП(б) і Вас, таварыш Сталін, што большыска і працоўны горада Леніна і надалей будзе адно з самых верных непахісных і самых надзейных калон нашай большыскай партыі і яе Цэнтральнага Камітэта.

Ваш даклад і заключнае слова на Пленуме, як магутны праектар, асвятлялі нам шлях далейшай пераможнай барацьбы і будаўніцтва, узбройнай партыі і работніцкае для паспяховай барацьбы з варажымі палкоўмі японска-германска-францускіх і прашых пінэнаў, швалікаў, зымверсантаў і забойнаў.

Мы поўны непахіснай рашучасці пакочыць з палітычнай бескампетэнтнасці і благодунства ў нашых радах, давесці да канца разгром ворагаў народу і базітасную расправу над трафіцка-сіноўска-бухаранскімі разбойнікамі з вялікай дарогі.

Мы павіра паматаем Вашы, таварыш Сталін, ўказанні аб асаблівай адказнасці коммуністаў Ленінграда, працуючых на буйным участку краіны, які найбольш блізка сталежна з капіталістычным аружэннем. Большыска пільнасць з'яўляецца той праводзячай зоркай, якая павіна асвятляць дарогу перт за усё і ў асаблівасці, іменна ленынска-сталінскай работніцкай.

Вялікі і непаможны сіла большыска, сіла ленынска-сталінскай ідэй, якія аздавалі мільёнамі працоўных.

ПРЫЁМ У КРЭМЛІ ўДЗЕЛЬНІКАў ДЭКАДЫ ўЗБЕКСКАГА МАСТАЦТВА

На прыёме прысутнічалі таварышы: Сталін, Молатаў, Кагановіч, Варашчылаў, Калінін, Мікалін, Чубар, Ежоў, Анціпаў, Ікрамаў, Хрушчоў і Кержэнцоў.

Учора вечарам у Вялікім Крэмаўскім палацы ўдзельнікі дэкады узбекскага мастацтва былі прыняты кіраўніцкай партыі і ўрада. Роўна ў 7 гадзін вечара ў залу ўваходзілі, сустракаючы буйныя асобы, таварышы Сталін, Молатаў, Кагановіч, Варашчылаў, Калінін, Мікалін, Чубар, Ежоў, Анціпаў.

Нашымі поспехамі партыі, урада і перт за ўсё, таварыш Сталін. У аале радзючына бурныя аванш і гонар таварышы Сталіна.

Вечар акрыў старшыня ўсеазавага камітэта па справах мастацтваў тав. П. М. Кержэнцоў.

Рускія работні клас, — гаворыць ладлей тав. Барымаў, — вёў нас, вучылі і вучылі, як трэба амаганя за новае жыццё і новае мастацтва. Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

Мы сабраліся сёння, — гаворыць тав. Кержэнцоў, — відаць прадстаўнікоў узбекскага мастацтва. Узбекістан забаспелівае краіну выдатнымі тэатральнымі, бавоўнымі і іншымі таварамі. Цяпер Узбекістан падарыў нам нешта іншае — чароўнае мастацтва. Работнікі мастацтваў Масквы ішчэ алапаюць велізарны поспех узбекскага мастацтва.

З выключна дэлым прытаненнем выступіў народны артст СССР В. І. Невіровіч-Данчына.

ўЗНАГАРОДЖАННЕ ўДЗЕЛЬНІКАў ДЭКАДЫ ўЗБЕКСКАГА МАСТАЦТВА ў МАСКВЕ

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў за сур'ёзна аслугі ў галіне развіцця узбекскай музыкі і народных танцаў ўзнагародзіць дзяржаўна-ўзбекскае філармонію і Узбекскі музыкальны театр ордэнамі Працоўнага Чырвонага сцяга.

За паспяховую работу ў галіне арганізацыі узбекскага музыкальнага тэатра і музыкальных ансамбляў ўзнагароджаны: ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга — намеснік старшыні СНК Узбекскай ССР А. К. Карымаў і ордэнам «Знан почета» загадчык культурна-адукацыйнага ЦК КП(б) Узбекістана Курбан Барогін.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР у мтах стварыня кабыльым сярнячым умоў для работ арганізацыі узбекскага мастацтва паставіў публікаваць зямлёны дом для работнікаў мастацтва Узбекскай ССР коштам у 3 млн. рублёў, памінакне для узбекскай філармоніі з канцэртнай залай і пакоемі для рэгентскай коштам у 4 млн. рублёў, вучэбнае памінакне з інтэрнатамі для тэатральнага і мастацкага вучыльня коштам у 3 млн. рублёў.

З вялікі аслугі ў развіцці узбекскага музыкальнага і тапавальнага мастацтва ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга 13 чалавек, у тым ліку выдатныя узбекскія артстыкі Халіма Пасырава, Сара Ішантурасава, Тамара Ханум і кампазітар Рэйнольд Галер. Ордэнам «Знан почета» ўзнагароджаны 25 работнікаў мастацтва Узбекскай ССР.

Паставіў Цэнтральнае Выканаўчае Камітэта ССР засуджанай артстыцы Узбекскай ССР Халіме Насыравай прысвоена аване народнай артстыкі Саюза ССР.

Соўнарком ССР у сваю чаргу ўзнагародзіў каштоўнымі падарункамі 37 работнікаў узбекскага мастацтва. Апрача таго, усім удзельнікам дэкады узбекскага мастацтва ў Маскве вылаа грошавая прамія.

МАСКВА—ПАўНОЧНЫ ПОЛЮС

Перша вопытна размова па новай радыётэлефоннай лініі.

Увечарам 31 мая адбылася першая вопытна размова па новай радыётэлефоннай лініі Масква — Паўночны полюс.

Вечарам 31 мая адбылася першая вопытна размова па новай радыётэлефоннай лініі Масква — Паўночны полюс.

Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

У ЦК КП(б)Б І СНК БССР

У сувязі з падрыхтоўкай да пераходу Беларускага першага дзяржаўнага тэатра оперы і балета ў памінакне Вялікага тэатра, што будзеца, і плянам развіцця мастацтваў у БССР, прынятым ЦК КП(б)Б і СНК БССР, учора ў ЦК КП(б)Б і СНК БССР адбылася нарада з калектывам Першага тэатра оперы і балета, пісьменнікамі і кампазітарамі.

Павулі не аказалі тэатру ніякай дапамогі ў аздаванні гісторыі культуры, мовы і каспаву Беларусі.

Нася ўступнага слова старшыні СНК БССР тав. Валковіча пачаліся спрэчкі. Выступіўшы ў спрэчках пісьменнікі Броўка і Гасека расказалі аб ібэрта Беларускай оперы, над якімі яны з'яра працуюць разам з кампазітарамі.

Вялікае месца ў спрэчках заняла таксама пытанне аб распрацоўцы сістэмы мерапрыемстваў, забяспечваючых падрыхтоўку калектыва да пераходу ў будучым памінакне тэатра. Балетны ўзле сабе адканась перад глядачом і разуменне, што глядацкія прад'явіць новыя, больш высокія патрабаванні тэатру, калі ен пройдзе ў новае памінакне. Балетны тэатра прайдзе жаганне прадаваць так, каб апраўдаць тую ўвагу, якую акаваць яму партыя і ўрад, прадастаўляючы новае памінакне для тэатра.

Дырэктар тэатра Гейтман, артсты Мілоян, Друкер, Дзянісаў, Балоні, Каліноўскі, Майсена, Мурамаў, гадоўны дырэктар Шнейдэрман і балетмайстар Крамароў і іншыя паставілі рэд буйных пытаньняў работы калектыва тэатра. Асабліва многа ўвагі выступіўшы ў спрэчках надавалі пытанню арганізацыі вучобы, справядліва патрабуючы ад Камітэта па справах мастацтваў пры СНК БССР і тэатры тэатра арганізацыі творчых камандзіраў у Маскву і запрашэння буйных спецыялістаў, якія маглі-б даць калектыву кваліфікаваныя кансультацыі і арганізаваць сістэматычную вучобу.

Артсты прад'явілі сур'ёзна рахунае пісьменнікам і кампазітарам, патрабуючы ад іх Беларускай тэатры, а таксама работнікам навукі і культуры БССР, якія

У АДЗЕЛЕ ПАРТПРАПАГАНДЫ ЦК КП(б)Б

31 мая і 1 чэрвеня ў адзеле партыйнай прапаганды ЦК КП(б)Б адбылася ўсебеларуская нарада загадкама адзелаў культуры і прапаганды гаркомаў і райкомаў КП(б)Б. Народа абмеркавала і наменіла рад практычных мерапрыемстваў па ажыццяўленню партпрапаганды і агітацыі ў сувязі з рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б).

Тав. Гейтман інфармаваў прысутных аб аго і Камітэта па справах мастацтваў перагаворах са спецыялістамі Масквы, частка якіх ужо аздавалі прапавіць у тэатры оперы і балета БССР. Ен расказаў таксама аб астанючых работы пад операй «На купалле» і аб палітычнай хору малымі таленавітымі работнімі і каласнікамі, прымаўшымі ўдзел у гуртах самадзейнасці.

Галоўнае з гэтых мерапрыемстваў — работа з прапагандастамі. У плане практычных мерапрыемстваў наменіла перагавіць усе аслы кожнай раёнай партыйнай арганізацыі для вылучэння ўсіх таварышоў, які маюць тэатрычную і палітычную падрыхтоўку і зольны высп прапагандастычную ўмяшчэстварыць таварышкі і школы, дзе прапагандасты не забаспечваюць належнай акасі вучобы.

Наменіла і рад іншых канкретных мерапрыемстваў па палітычным акасі вывучэння гісторыі партыі ў сувязі з пісьмом таварыша Сталіна аб неахопах падручнікаў па гісторыі ВКП(б). Народа наменіла таксама рад практычных мерапрыемстваў па палітычным азнававага партпрапаганды, асабліва ў галіне абстадоўвання і дапамогі азнавава інструментарыя РК КП(б)Б за азнавама навучанню.

Каб забяспечыць аслабленне вучобы ў длетні пельт, на бюро гаркомаў і райкомаў у бліжэйшы час наменіла завярдыць календарны план заняткаў па сканчэнню праграмы ў кожным гуртку і школе ў пасебю. Не дапускіць перагрукі праграмы рознымі буйнымі пытаньнямі.

У галіне палітычнай палітычнай агітацыі і работ з агітатарамі нарада ўстанавіла, што културным райкомаў абавязаны не раздз аднаго разу ў месяц працягваць палітыку ў калгасах (з улікам аднаасобічцаў), саўтасях і на прапавітасях па пытаньнях міжнароднага і ўнутранага становішча. У горадах (Менск, Віцебск, Гомель, Магілёў і інш.) праводзіць рэгулярна акрытыя мітынгі па пытанню бугучай палітыкі.

Устадоўлена, што план адукацыі ўсіх прапагандасты павінен завярджана бюро райкомаў КП(б)Б. Народа наменіла рад практычных мерапрыемстваў па дапаможа прапагандастам і іх рабоце і вучобе.

Устадоўлена, што план адукацыі ўсіх прапагандасты павінен завярджана бюро райкомаў КП(б)Б. Народа наменіла рад практычных мерапрыемстваў па дапаможа прапагандастам і іх рабоце і вучобе.

Культурны райкомаў павінен распрадаваць календар рэгулярных навазанняў заняткаў гурткова і школ райпалітатэатрыстамі, загадчыкам партпрапаганды, загадчыкам културна-адукацыйнага аддзялення райкомаў і членамі бюро райкомаў з тым, каб пасля кожнага навазання заць прапагандасты практычныя ўказанні ў падлепнай акасі вучобы.

Культурны райкомаў абавязаны ўнесці на бюро райкомаў пытанне аб арганізацыі агульнаадукацыйнай вучобы маланісь-

У СОУНАРКОМЕ БССР

Соўнарком БССР прыняў спецыяльную паставу аб падрыхтоўцы да дзебзагачоўкай кампаніі 1937 г.

Соўнарком прыняў да веама залву тав. Чулюўскага, што Беларускай канторы Заготэарно тав. Чулюўскага прыняць належаць меры, каб будаўніцтва новых складэў было закончана не пазней 1 жніўня. Райвыканкомам даручана азаць неабходную дапамогу канторы Заготэарно ў гэтым будаўніцтве. Да 1 ліпеня канторы Заготэарно павіна апрамантаваць усе старыя склады, па'яжныя шляхі, чыгуначныя вёскі і прычалы. Спевацова павіна быць праведзена дэаінфекцыя складаў і тары, умяшчэстваны штаты прыёмных пунктаў, створаны да

Устадоўлена, што план адукацыі ўсіх прапагандасты павінен завярджана бюро райкомаў КП(б)Б. Народа наменіла рад практычных мерапрыемстваў па дапаможа прапагандастам і іх рабоце і вучобе.

Соўнарком прыняў спецыяльную паставу аб падрыхтоўцы да дзебзагачоўкай кампаніі 1937 г.

Увечарам 31 мая адбылася першая вопытна размова па новай радыётэлефоннай лініі.

Увечарам 31 мая адбылася першая вопытна размова па новай радыётэлефоннай лініі.

Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

Слава і гонар вялікаму рускаму народу — настаўніку і вазінаю ўсёй вялікай сямі совецкіх народаў! Слава таварышу Сталіну!

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

СПРАВДЗДАЧНЫ ДАКЛАД ТАВ. ХАДАСЕВІЧА АБ РАБОЦЕ ГАРКОМА КП(б)Б

Спрэчкі па дакладу аб рабоце гаркома КП(б)Б

ПРАМОВА ТАВ. КОГАНА

(Сакратар Варашылаўскага РК КСМ)

Наша канферэнцыя, гаворыць тав. Хадасевіч, сабралася пасля гістарычнага пленума ЦК ВКП(б). Доклад і заключнае слова нашага мудрага правадчыка таварыша Сталіна, рашэнні Пленума ўзброілі партыю, мабілізавалі яе на ажыццяўленне грандыёзных задач, што ставяць перад намі. Гэтыя гістарычныя дакументы яшчэ больш павысілі большавіцкую пільнасць у арганізацыі, узялі актыўнасць мас.

Засядаўшыя ворагі народу, — трацісты, білэўбэцы, правыя, нацдыма, гэтыя агенты фашысцкіх ахрэнак — усёмі спосабам — дыверсіямі, шпіёнствам, шпіянажам стараіся пераможаць пераможнаму лоду сацыялізму.

Характарыстычны асобныя факты, дакладчык зазначае: мы не павінны забываць некаторыя асаблівасці нашай арганізацыі. Менск знаходзіцца непасрэдна на мяжы з фашысцкімі краінамі. Многія з шпіёнска-дыверсійных груп, заслаблых янона-германскімі трацісцкімі агентамі, асядалі тут, у нагрэнічным горадзе — Менску, а адсюль яны рассталі сваю агентуру па іншых гарадах Беларсі.

Спінюючыся на вытворчых наладжальных элементах, дакладчык гаворыць, што характэрнай для сучасных нацдымаў і іх шкідніцкай работы з'яўляецца тое, што яны дзейнічаюць у пэўным савезе з трацісцкімі бандамі, па заданніх герман-польскіх разведка, ставячы сваёй мэтаю адарваць БССР ад Савецкага Саюза, прыблудаючы для гэтага да метаду шпіянажу, шкідніцтва, дыверсіі і тэрытарыяльна-агрэсіўнай работы кіраўнікоў партыі і Брала. Нам, большавікам сталіні пагражэнні рэспублікі, — гаворыць тав. Хадасевіч, — асабліва трэба пампаць указанне таварыша Сталіна аб неабходнасці разбіць гэтую тэарыю аб затуханні класавай барацьбы.

Асноўную ўвагу ў сваім дакладзе тав. Хадасевіч надае аналізу становішча партыйна-палітычнай работы ў арганізацыі. Ён спінюецца на фактах, як у Менскай партыйнай арганізацыі ў масавым маштабе была паршана ўнутрыпартыйная дыверсія, як апрацаваныя старту партыі, і робіць вывад, што парочная сістэма работы парткомаў і партаргаў парочных партарганізацый (асабліва савецкіх, вышэйшых навучальных устаноў і дробных партарганізацый) з'явілася вынікам адсутнасці канкрэтнага кіраўніцтва работай парткомаў і партаргаў з боку гаркома і гаррайкомаў, якія спосавава не выпраўлялі іх работу і не вялі сістэматычнай выхавальнай работы з відавочнымі партыйнымі кадрамі.

Дакладчык далей падрабязна спінюецца на выніках справаздачна-выбарчых сходаў, праведзеных у Менскай арганізацыі. Ён праводзіць дэна на актыўнасці камуністаў на справаздачна-выбарчых сходах. У асобных партыйных арганізацыях у час справаздачна-выбарчых сходаў былі раскрыты факты антыпартыйнай і антывааружай работы асобных элементаў, якія прыкрываліся партыйным білетам. Былі ўскрыты факты засмечанасці апарата ваажных элементаў, а таксама факты прамога заціску самакрытыкі.

Большасць кіраўнікоў — гаспадарнікаў падверглася рэзкай крытыцы на партыйных сходах. Аднак, некаторыя з іх яшчэ і зараз не зрабілі для себе неабходных вывадаў у сваёй практычнай рабоце. Асабліва рэзка крытыкавалі на партыйных сходах дырэктара заводу імя Молатава Баняля, які адарваўся ад мас, рэзка аглядае ў пох, не прымае ўдзелу ў партыйна-палітычнай рабоце партыйнай арганізацыі, дырэктара заводу імя Варашылава т. Іосіфскага за бюракратычнае адносіны да рабочых і адраў ад партыйнай работы. Асабліва рэзкай крытыцы быў пад-

вернут дырэктар фабрыкі «Комунарка» т. Лобін.

Вышэй справаздачна-выбарчых сходаў паказваюць, што большавіцкая крытыка і самакрытыка толькі пачынаюць разгортацца ў Менскай партыйнай арганізацыі.

У выніку правядзення выбараў, значна ановілася склад партыйных органаў. Склад сакратароў парткомаў абнавіўся на 45 проц., партыйных арганізатараў — на 39 проц. У выніку правядзення выбараў вылучаны ў якасці сакратараў парткомаў і партаргаў новыя большавіцкія кадры, якія вырасталі на практычнай рабоце. Разам з тым, асноўная група партыйных работнікаў рашэйнага складу найбольш буйных партыйных арганізацый, не гледзячы на вострую крытыку неахопаў іх работы на партыйных сходах, былі выбраны ў склад партыйных камітэтаў пераважна большасцю галасоў.

У 1934 годзе ахот партыйнай арганізацыі партыйнай асветы складалі толькі 55 проц.; у 1936 годзе гэты ахот складале 90 проц.

За гэтымі, з перага погляду, прыгожымі лічбамі крыюцца велізарныя недахопы ў пастаноўцы партыйнай прапаганды. Наведанне партыйных заняткаў у радзе партыйных школ нерегулярнае і неакураенае. Калі няможа лепш арганізавана партыйная вучоба ў радзе буйных вытворчых арганізацый, то зусім неадавальна паставлена партыйная прапаганда ў малодольных партыйных арганізацыях.

Становішча прапагандацкіх кадраў да апошняга часу з'яўлялася неадавальнальным. У выніку правяркі і абмежу партыйных дакументаў і пасля было ацэна ад прапагандацкай работы 187 чалавек, што складале каля 40 проц. складу прапагандацкіх кадраў.

Усе гэтыя недахопы сведчаць аб тым, што бюро гаркома зусім мала займалася партыйнай прапагандай.

У большасці партыйных арганізацый

пераважае яшчэ стары метад кампашыішчыны, формальна-бюракратычнае адносіны і прамае ігнараванне дырэктару партыі аб палітычнай агітацыі. Такі ваажнейшы ўчастак, як пастаноўка палітычнай агітацыі ў інтэрнатах, зусім неадавальна ў парочных партарганізацыях. Антыраіённая прапаганда і агітацыя былі намі зусім забыты. Карыстаючыся намай палітычнай бюрократыя, партыйнікі пачалі праводзіць актыўную кантрэвалюцыйную работу.

Ік агучыны вывад, тав. Хадасевіч гаворыць: гарком неадавальна кіраваў справай палітычнай агітацыі. Гарком да гэтага часу не вырапіў дастаткова актыўна агітатараў і зусім мала зрабіў у справе аучбыня і выхавання рабочых агітатараў, у справе скарыстання адказных работнікаў для штодзённай пастаноўкі палітычнай агітацыі.

За вялікімі лічбамі росту камсамольскіх арганізацый мы не бачылі разу агітны з'яў у ае рабоце. Кіраўніцтва гаркамоў камсамольскіх арганізацый было адарвана ад мас, не ведала не толькі радых членаў камсамола, але часам і кіруючых кадраў. У камсамольскіх арганізацыі мей месца факты грубага заціску самакрытыкі. Таксама сістэма справаздачна-выбарчых сходаў, на працягу доўгага часу праводзілі беспакарана сваю кантрэвалюцыйную работу спрод моладзі.

За праішоўшымі тры з паловай гады пасля ІІІ партыйнай канферэнцыі, Менска партыйная арганізацыя, няўхільна ажыццяўляючы ленынска-сталінскую нацыянальную палітыку, дабілася раду буйных поспехаў на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Не гледзячы на значную работу, якая прароблена партыйнымі арганізацыямі па разгортанню сталежнаскага руху, рад парочных партыйных арганізацый і кіраўнікоў прадырмстваў не забяспечылі, — гаво-

рыць тав. Хадасевіч, — сапраўднага партыйнага кіраўніцтва і дапамогі сталежнаскаму руху. Мы абавязаны суарэна заняцца праўдзіннымі прадырмствамі, высветліць, у чым прычыны прадырваў, і неадкладна ліквідаваць гэту драўну з'яву.

Далей тав. Хадасевіч гаворыць аб рабоце таварышаў. Ён усурвае буйнейшыя недахопы ў рабоце гаркамога савета, факты бюракратызма, адраў ад мас, ігнараванне скарг працоўных, адсутнасць большавіцкай крытыкі неахопаў. Партыйная група гаркамога савета не працавала. За ўвесь час пасля выбараў гаркамога савета партыйная група збрала толькі два разы.

Кіруючыя работнікі гаркамога савета не зрабілі для себе неабходных вывадаў з Сталінскай Канстытуцыі. Разам з тым, неааа яшчэ адказнасць за хрэпкую работу гаркамога савета з бюро гаркамога камітэта партыі.

Характарызаваўшы практычныя мерапрыемствы, праведзеныя ў Менскай партыйнай арганізацыі па рашэнні рашэння Пленума ЦК ВКП(б) і прапановы, высуточых на справаздачна-выбарчых сходах, тав. Хадасевіч гаворыць: безумоўна, гэта — толькі пачаткі справы.

Апошнія факты — гаворыць у заключэнне т. Хадасевіч — паказалі, што ворагі, глыбока замаскрытаваўшыся, прадаўжалі праводзіць сваю парочную шпіёнскую работу. Ні адну мінуту не трэба забываць, што мы знаходзімся ў капіталістычным акружэнні. Асабліва нам, большавікам сталіні Беларсі, трэба пампаць аб пагражэнні становішчы Менска. Пампуючы гэта, мы абавязаны выхоўваць партыйную арганізацыю і прапоўляць масы ў становішчы большавіцкай наспражванасці і пільнасці. Таварыш Сталін паставіў перад усімі большавікамі задачу авалодання большавіцтвам. Гэта задача павінна з'яўляцца асноўнай і рашучай у нашай рабоце.

Тав. Коган усю сваю увагу прысвечвае пытанню выхавання дзяцей у духе пільнага камуністычнага выхавання дзяцей.

У пытанні выхавання дзяцей не ўсё добра. Канферэнцыя павінна на гэта звярнуць выключную увагу.

Ці ёсць у нас усё ўмовы для правільнага выхавання дзяцей? Безумоўна ёсць. Набудавалі сталінскія школы, добрыя памішканні, добрыя аўдыторыі для вучбы і т. д.

Але трэба прама сказаць, што для выхавання дзяцей у першую чаргу не прыцягнуты выкладчыцкі склад; яны не цікавіцца жыццём дзяцей, не цікавіцца як маці і бацька выхоўваюць дзяця. Заг. гарана тав. Кузьянова — у школе велімі рэкамі гошы. Яна не інструтуе выкладчыкаў, прыходзіць у школы толькі на ўрачковых вынагах, калі яе сустракаюць аладыс-ментамі.

З арганізацый дзяця адпачынку дзячын у горадзе Менску выключна дрэнна. Партыйная арганізацыя, гаспадарнікі і профсаюзы не займаюцца пытаннем арганізацыі адпачынку і выхавання дзяцей у летні перыяд. Ужо зазначыцца навукацальны год, а ў нас яшчэ няма канкрэтных планаў арганізацыі летняга адпачынку і выхавання дзяцей. Многія дзеці вядзюць у лагеры, але значная частка дзяцей астаецца ў горадзе, і арганізацыі іх нам трэба абавязкова аацяцца.

Таварышы, рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК нашай партыі далі нам магчымасць перагледзець сваю ўласную работу ў зусім новым святле. Указанні таварыша Сталіна ўзброілі ўсіх таварышаў, справу палітычнага выхавання кадраў зрабіць рашучым пытаннем у рабоце нашай партарганізацыі.

Справаздачна-выбарчыя сходы парочных партарганізацый, праішоўшыя партыйнай канферэнцыі ўскрылі не мала фактаў, якія паказваюць як трапіў густ да партыйнай і палітычнай работы, як некаторыя палітработнікі і камандзіры адхілялі ад справы палітычнага выхавання байпоў, камандзіраў і начальнікаў.

У нас быў вылучен рад фактаў, якія паказваюць, што большавіцкі метад знішчэння парочкаў у нашай рабоце — большавіцкая самакрытыка — гудзішася ў асобных арганізацыях. Асобныя кіраўнікі спрабавалі заціскуць яе ў радкі адміністрацыі і тым самым прашчэіць ад вышнестраўня ўскрываючых камуністаў недахопаў.

Я думаю, таварышы, што тым неахопам, якія ёсць на сёнешні дзень у партарганізацыі Менскага гарнізона, у відомай ме-

ры адносіцца да гаркамога камітэта. Яны адносіцца таму, што ў гаркамоў камітэце не праводзілася настолькі пільна лінія на выкананне статута нашай партыі.

Пункт 54 статута партыі прама абавязвае партыйны камітэт ааслухоўваць даклады начальнікаў і палітработнікаў аб палітработе ў вясенніх часах. Гэтага, таварышы, не было. Гэта з'яўляецца буйным недахопам.

У апошняй частцы свайго выступлення Дзеўе спінюецца на фактах прыступлення большавіцкай пільнасці, якія мей месца ў асобных званнях партарганізацыі, што скарыстоўвалі ворагі ў сваёй адродніцкай рабоце.

Нам, большавікам, трэба можа помніць прымы ворагаў і іх хваляны, павышаць усеб час большавіцкую пільнасць у арганізацыі. Нама і не будзе літасці дыверсентам, тэарыстам, ворагам народу, якія палмаюць руку на нашу сацыялістычную рэалізму, на правадыроў нашай партыі і Брала.

За кожную кроплю крыві вораг заплаціць лудамі крыві шпіёнства і дыверсантаў.

Над знакам павышшэння пільнасці, большавіцкай прычыновасці і неупрымнасці мы павінны павесці нашу далейшую работу.

ПРАМОВА ТАВ. ДЗЕЕВА

Таварышы, я лічу, што не вышадова тав. Хадасевіч у сваім дакладзе ні слова не сказаў аб рабоце дзяржаўнага гандлю горада.

Дзяржаўны гандаль на сёнешні дзень яшчэ з'яўляецца адсталым участкам, і зраўмеца, што класавы вораг, скарыстоўваючы вузкія месцы, пранік і сюды для таго, каб рабіць свае гнусныя справы.

Я, напрыклад, працую 4 гады ў гандлёвай арганізацыі — у Мешрамгандлі. Характэрна сказаць, што я за 4 гады ні разу не вылікаўся ні Рысольным, ні Хадасевічам, ні адным з работнікаў гаркома партыі па пытанню аб тым, як абстаіць справа ў гандлі, як трэба наладзіць гэту работу, як мы перабудоўваемся, асабліва за апошні час на аснове рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), дакладна і заключнага слова таварыша Сталіна. Ніхто ў гаркоме гэтай справы не цікавіцца.

Індзіўна прахожаў актыў Наркамата

справаздачна-выбарчыя сходы парочных партарганізацый, праішоўшыя партыйнай канферэнцыі ўскрылі не мала фактаў, якія паказваюць як трапіў густ да партыйнай і палітычнай работы, як некаторыя палітработнікі і камандзіры адхілялі ад справы палітычнага выхавання байпоў, камандзіраў і начальнікаў.

У нас быў вылучен рад фактаў, якія паказваюць, што большавіцкі метад знішчэння парочкаў у нашай рабоце — большавіцкая самакрытыка — гудзішася ў асобных арганізацыях. Асобныя кіраўнікі спрабавалі заціскуць яе ў радкі адміністрацыі і тым самым прашчэіць ад вышнестраўня ўскрываючых камуністаў недахопаў.

Я думаю, таварышы, што тым неахопам, якія ёсць на сёнешні дзень у партарганізацыі Менскага гарнізона, у відомай ме-

ПРАМОВА ТАВ. БРАНШТЭЙНА

Таварышы, я лічу, што не вышадова тав. Хадасевіч у сваім дакладзе ні слова не сказаў аб рабоце дзяржаўнага гандлю горада.

Дзяржаўны гандаль на сёнешні дзень яшчэ з'яўляецца адсталым участкам, і зраўмеца, што класавы вораг, скарыстоўваючы вузкія месцы, пранік і сюды для таго, каб рабіць свае гнусныя справы.

Я, напрыклад, працую 4 гады ў гандлёвай арганізацыі — у Мешрамгандлі. Характэрна сказаць, што я за 4 гады ні разу не вылікаўся ні Рысольным, ні Хадасевічам, ні адным з работнікаў гаркома партыі па пытанню аб тым, як абстаіць справа ў гандлі, як трэба наладзіць гэту работу, як мы перабудоўваемся, асабліва за апошні час на аснове рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), дакладна і заключнага слова таварыша Сталіна. Ніхто ў гаркоме гэтай справы не цікавіцца.

Індзіўна прахожаў актыў Наркамата

справаздачна-выбарчыя сходы парочных партарганізацый, праішоўшыя партыйнай канферэнцыі ўскрылі не мала фактаў, якія паказваюць як трапіў густ да партыйнай і палітычнай работы, як некаторыя палітработнікі і камандзіры адхілялі ад справы палітычнага выхавання байпоў, камандзіраў і начальнікаў.

У нас быў вылучен рад фактаў, якія паказваюць, што большавіцкі метад знішчэння парочкаў у нашай рабоце — большавіцкая самакрытыка — гудзішася ў асобных арганізацыях. Асобныя кіраўнікі спрабавалі заціскуць яе ў радкі адміністрацыі і тым самым прашчэіць ад вышнестраўня ўскрываючых камуністаў недахопаў.

Я думаю, таварышы, што тым неахопам, якія ёсць на сёнешні дзень у партарганізацыі Менскага гарнізона, у відомай ме-

ПРАМОВА ТАВ. ГОТФРЫДА

— Мы хочам сінюцца на пытаньнях прапаганды і агітацыі, — гаворыць т. Готфрыд, — і практычных задачах, якія ставяць перад намі ў гэтай галіне.

Тав. Хадасевіч заў зусім правільную ацэнку неадавальнага становішча партарганізацыі і агітацыі. Таксама апэнка між іншым давалася на ўсіх раённых і гаркамоўскіх партыйных канферэнцыях.

Перад партыйнымі арганізацыямі ставіць велікі адказна задача — праставіць і агітацыю на такую вышыню, каб мабілізавалі камуністаў на ажыццяўленне тых велізарных задач, якія ставяць перад намі ў сувязі з паваротам у палітычным жацці краіны.

Мы неадасткова выкарыстоўваем армейскіх камуністаў для агітацыйнай работы спрод рабочых і калгаснікаў. А з якой-жа любоўю і увагай слухаюць рабочыя і калгаснікі выступленні армейскіх камуністаў. Гэта мэрпрыемства нам неааходна больш шырока ўжываць. Нам таксама трэба больш шырока практыкаваць выступленні грамадзянскіх камуністаў у райскавых часях.

Падрабязна спінюючыся на недахопах палітычнай агітацыі, тав. Готфрыд указвае, што 40 проц. насельніцтва Менска, якое будзе прымаць ўдзел у выбарах, — гэта хатня гаспадыні. Яны велімі рэдка

справаздачна-выбарчыя сходы парочных партарганізацый, праішоўшыя партыйнай канферэнцыі ўскрылі не мала фактаў, якія паказваюць як трапіў густ да партыйнай і палітычнай работы, як некаторыя палітработнікі і камандзіры адхілялі ад справы палітычнага выхавання байпоў, камандзіраў і начальнікаў.

У нас быў вылучен рад фактаў, якія паказваюць, што большавіцкі метад знішчэння парочкаў у нашай рабоце — большавіцкая самакрытыка — гудзішася ў асобных арганізацыях. Асобныя кіраўнікі спрабавалі заціскуць яе ў радкі адміністрацыі і тым самым прашчэіць ад вышнестраўня ўскрываючых камуністаў недахопаў.

Я думаю, таварышы, што тым неахопам, якія ёсць на сёнешні дзень у партарганізацыі Менскага гарнізона, у відомай ме-



Дэлегаты 4-й менскай партыйнай канферэнцыі. НА ЗДЫМКУ (справа налева): ардаэнасец тав. Н. В. РАДЗЮК гутарыць з т. І. І. НАЗЛЯКОМ — сталежнаўцам заводу імя Кірава і ФАЙШВАЙМ — сталежнаўцам заводу «Ударнік». Фото Я. Салавейчыка.

НА КАНФЕРЭНЦЫІ

Ранішняе і вячэрняе пасяджэнні 1 чэрвеня

Ранішняе пасяджэнне гаркамоў партыйнай канферэнцыі пачалося дакладам прадстаўніка ЦК ВКП(б) тав. Кузьянскага аб становішчы фінансавых спраў гаркома. Докладчык указвае, як на адзін з асобных недахопаў у выдатках сродкаў гаркома — сістэматычнае невяжарыстанне сродкаў, адупшчаны на партыйную асвету і надырхоўку кадраў. ЦК ВКП(б) вымушан быў у пачатку 1936 года прымаць па гэтай паводу спецыяльныя рашэнне.

Пасля даклада тав. Кузьянскага пачалася спрэчка па справаздачнаму дакладу тав. Хадасевіча. Выступленні дэлегатаў носіць дэлавы характар. У палітычна завастраных, канкрэтных прамодах рэзка крытыкуецца работа гаркома, гаррайкомаў і ЦК ВКП(б), у усёй рашучасцю ўскрываюцца недахопы ў рабоце Менскай партыйнай арганізацыі.

Граніца, непасрэдная блізкасць капіталістычных краін накладвае адказнейшыя задачы на ЦК ВКП(б) у цэлым і на Менскую партыйную арганізацыю ў асаблівасці. Рэвалюцыйная пільнасць, неупрымнасць да малейшых вылазак ворага, рашучая барацьба з зашайствам, самаўхваленнем, параднасцю, падхаліствам — з усім тым, што аблячае, садзейнічае рабоце ворага, рэзкай большавіцкай крытыка і самакрытыка не гледзячы на аэбыя — вост пры ў першую чаргу патрабуецца ад большавікоў, якія працуюць на граніцы. Гэтага на многім і не халапа Менскай партарганізацыі. Гарком у сваёй штодзённай рабоце часта захалдуецца гаспадарчымі дасягненнямі і не заўважвае зношайшых ворагаў на руху. За гэта дэлегаты рэзка крытыкуюць гарком.

Крытыка распаўсюджвалася толькі на радзых камуністаў, на другарадных работнікаў, кіруючых-жа работнікаў не крытыкавалі.

— У нас у КП(б)Б, — гаворыць тав. Васільева (Наркомасветы), — зазначыта прывяло да страты рэвалюцыйнай пільнасці. Імяна таму ворагам народу Арабев, Дзякува і інш. удалося пават прабрацца ў апарат ЦК ВКП(б)Б. Гучым ворагам заручалася адказная партыйная работа. ЦК, напрыклад, даверыў Дзякува прымаць Чарвэнскую партарганізацыю пасля правяркі партдакументаў. Калі я зямляў ў ЦК аб тым, што па радзі паставіў я не згодна з вывадамі гэтага прадстаўніка ЦК, мне казалі: «Васільева знайшла ворага — Дзякува, а сапраўдных ворагаў у нас няма». Хіба гэты факт не гаворыць аб адсутнасці неабходнай пільнасці, аб боэны крытыкі?

Тав. Дзеўе ў сваім выступленні прыводзіць рад фактаў, калі гарком не заўважвае кантрэвалюцыйную работу ворагаў. У малодольных газетах з'явіла сабе гняздо кантрэвалюцыйнай тэарыятычна група (Кілянов, Шляхціч і інш.), ворагі арулаві ў Беларсіжывадавецтва, а гарком не аадуе зважсцова выкрыць іх.

Выступнаўшы ў спрэчках тт. Галавчэ (сакратар парткома швейнай фабрыкі «Вострынік»), Гуралі (сакратар парткома БДУ), Патрэфска (Чырвоны тэатральны клуб), Гарагая (работніца фабрыкі імя Круцкай), Ганчароў (сакратар парткома шклозавода), Кашдан (пачальнік палітдадзеса менскага аддзялення Заходняй чыгуўкі) ўскрываюць рад буйнейшых вывадаў у пастаноўцы партыйна-масавай работы Менскай партарганізацыі.

— Мы гаворым велімі мога аб партыйнай прапагандае, — указвае т. Ганчароў, — а ў той-жа час не прымаем канкрэтных захадаў да яе наладжвання. Ні адзін з членаў бюро гаркома і гаррайкомаў прапагандацкай работы не ведае. Да падбору прапагандацкіх кадраў гарком палмаюць не суарэна, Кулытропам ў свой час быў Кейфен, выключаны з партыі за трацізм, прапагандацтвам быў Агульскі, які ў мінулым змагаўся супроць партыі.

Рэзкай крытыцы падлягае работа Соўгаркома БССР. Тут гулявалася рад падхаліства, угоніштва. Зазнаства, бюжэтычныя адносіны да вырашаных ваажнейшых спраў былі сістэмай работы Соўгаркома. Былі старыня СНК т. Галавчэ не дапускаў крытыкі неахопаў работы пасоабына работнікаў апарата СНК. Гэта стварыла абстаюну

Тав. Гарагял падаўна вылучава на прапагандацкую работу. Я — стары член партыі, — гаворыць яна, — але малды прапагандацтв. Мне неааходна асабліва дапамога. Паслялі мяне на курсы прапагандацтва. Вучылася я на гэтых курсах тры з паловай месца. За гэты час хоць-бы рад прышоў да нас т. Хад-

смействасці, якая пераааадала рабоце, прытуляла пільнасць і аблячала ворагам праводзіць сваю кантрэвалюцыйную дзейнасць.

Парочнасць Менска вымагае ад гаркома штодзённага кіраўніцтва абарончай работай. Нельга сказаць, што ён не займаецца гэтымі пытаннямі. Але і тут гарком не заўважвае, што за рапартамі, якія дэсертны складаліся ў ЦС Асаблівыхіма БССР, хаваюцца буйнейшыя прычыны ў рабоце. Выступнаўшы на канферэнцыі пачальнік менскага аэраклуба т. Кілянов паказвае на радзе прыкладаў, што ЦС АСО дрэнна кіруе сваімі арганізацыямі, ён зрывае надырхоўку летніх кадраў, у прыватнасці менскі аэраклуб ніякай дапамогі ад яго не атрымавае. Параднасць, нааага за знаворным эфектам, вочкаўірацельства жытнее ў рабоце Цэнтральнага савета.

Выступнаўшы ў спрэчках тт. Галавчэ (сакратар парткома швейнай фабрыкі «Вострынік»), Гуралі (сакратар парткома БДУ), Патрэфска (Чырвоны тэатральны клуб), Гарагая (работніца фабрыкі імя Круцкай), Ганчароў (сакратар парткома шклозавода), Кашдан (пачальнік палітдадзеса менскага аддзялення Заходняй чыгуўкі) ўскрываюць рад буйнейшых вывадаў у пастаноўцы партыйна-масавай работы Менскай партарганізацыі.

— Мы гаворым велімі мога аб партыйнай прапагандае, — указвае т. Ганчароў, — а ў той-жа час не прымаем канкрэтных захадаў да яе наладжвання. Ні адзін з членаў бюро гаркома і гаррайкомаў прапагандацкай работы не ведае. Да падбору прапагандацкіх кадраў гарком палмаюць не суарэна, Кулытропам ў свой час быў Кейфен, выключаны з партыі за трацізм, прапагандацтвам быў Агульскі, які ў мінулым змагаўся супроць партыі.

Тав. Гарагял падаўна вылучава на прапагандацкую работу. Я — стары член партыі, — гаворыць яна, — але малды прапагандацтв. Мне неааходна асабліва дапамога. Паслялі мяне на курсы прапагандацтва. Вучылася я на гэтых курсах тры з паловай месца. За гэты час хоць-бы рад прышоў да нас т. Хад-

Усёго за дзень выказалася ў спрэчках 28 чалавек. Сёння — працяг спрэчак па справаздачнаму дакладу гаркома КП(б)Б.

Лінейная камп'юзерская машына ЛРТ-ВБ-4-У2

ЗАВЯРШЫЦЬ АДГРУЗКУ БУЛЬБЫ ПРОЛЕТАРСКИМ ЦЭНТРАМ

Паша рэспубліка з года на год дэтармінава выконвала адгрузку бульбы пралетарскім цэнтрам СССР. А ў бягучым годзе з гэтай важнейшай задачай мы не справіліся. Сталіны нашай рэспубліцы — Маскве, замест 30 тыс. тон бульбы, адгрузіла ўжо толькі 10,495 тон; калі 5 тыс. тон неадгружана бульбы Ленінград.

Дзяржава ўпала на калгасам вельзарины сумы грошай за закупленую бульбу, за бортванне і хаванне. Канторы Беларускага пралетарскага цэнтру (дирэктар Зялічонак), абавязаны былі са сваім разгалінаваным і шматлікім апаратам забяспечыць неадкладную адгрузку бульбы на прызначэнне. Але гэты свой элементарны абавязак яны не выканалі. Большасць раёнаў рэспублікі да гэтага часу не скончылі адгрузкі.

Аршанскі раён, які павінен быў адгрузіць 4,260 тон, адгрузіў толькі 2,958 тон; Мінска-Маскоўскі замест 818 тон адгрузіў 82 тон; Мінска-Літвынскі замест 798 тон адгрузіў 15 тон.

Мазырска раён неадгружыў 349 тон бульбы на пасевы і харчовыя мэты. Здавалася б, што Мазырска раёншчыні, які адкавае за свечасваю адгрузку бульбы павінен быў бы прыняць рашучыя, канкрэтныя меры, каб выканаць рашучы абавязак. Замест гэтага, у райвыканкоме сталі на шлях антыдзяржаўнай практыкі. Прэзідыум райвыканкома вынес рашэнне, па якому дырэктар Беларускага пралетарскага цэнтру павінен быў неадкладна аформіць у якасці пасевнай пазыкі пазычаную калгасамі бульбу ў рамеры 193 тон.

Антыдзяржаўная практыка таксама праводзіцца ў Дубровенскім і Крычаўскім раёнах, дзе старшыні сельсаветаў забаранілі вывозіць купленую дзяржаўнай бульбу. Старшыня Бабускага сельсавета, Крычаўскага раёна, Паўлючэнка даў пісьмовае распараджэнне калгасам не вывозіць на прыёмны пункт купленую дзяржаўнай бульбу. Аналагічныя факты антыдзяржаўных тэндэнцый маюць месца ў Рэчыцкім і Хойніцкім раёнах. Старшыня Рэчыцкага райвыканкома замест арганізацыі хуткай адгрузкі бульбы узяў хадзячынства аб адтармоўцы адгрузкі... да і кастрычніка. Раённы камітэт партыі не даў рашучага аперу антыдзяржаўным тэндэнцыям старшыні райвыканкома.

Нельга сказаць, што ўпаўвама на БССР т. Гваздзінкі і яго наместнік т. Турэцкі не вельмі аб антыдзяржаўнай практыцы ў асобных раёнах, якая гармозіць тэрміновую адгрузку бульбы пралетарскім цэнтрам. Але, на жаль, Камітэт заагатавак не ўмятаўся ў гэту справу, не прыняў рашучых дзяржаўна-наша пана да суровай адказнасці.

Закупленая дзяржаўнай бульба павінна быць неадкладна падвезена да прыёмнага пункта, траба забяспечыць тэрміновую адгрузку на нашым пралетарскім цэнтры. Антыдзяржаўнай практыцы, месцішчу павінен быць дан рашучы адпор.

Справа тэнару ўсіх большавікоў, партыйных і непартыйных, арганізацый БССР у большайшай дні завяршыць адгрузку бульбы пралетарскім цэнтрам.



«Грамадзяне СССР маюць права на матэрыяльнае забеспячэнне ў старасці, а тэма — у выпадку хваробы і страты працаздольнасці. Так гаворыць адзін з пунктаў Сталінскай Канстытуцыі Саюза ССР. Гэты адзін з важнейшых пунктаў Канстытуцыі практычна ажыццяўляецца ў нашай краіне. У 6 кілометрах ад Чарэва ў здаровай паслявай мисісавіцы пабудаван гародок для прастарэлых і інвалідаў. У гэтым гародку працягваюць дзеятнасць старыя, страціўшы працаздольнасць. Тут жыве і Адам Адоўскавіч Крыўцік — старык з в. Масловічы, Заслаўскага раёна, якому мінула ўжо 137 год. НА ЗДЫМКУ: работніца гародка т. О. В. Вергейчик падае ручнік старыню Крыўціку. Фото Я. Салавейчыка.

ПАСЕВЫ ЗАРАСЛІ ПУСТАЗЕЛЛЕМ

Становіцца азміх і яравых на Тураўскаму раёну гаворыць аб высокім ураджалі. Пасевы з кожным днём падмацопа ў росце. Задача зараз заключаецца ў тым, каб ачысціць пасевы ад пустазелля. Адна, гэты важнейшая работа ў раёне праходзіць неадкладна і рэальна. На 20 мая калгасы прапалоў 2,182 гектары азміх, з патрэбных прапалоў 3,894 гектары; яравых калгасавы — 190 гектараў, з патрэбных прапалоў 2,147 гектараў, і 92 гектары ільну, замест планавых 524 гектары.

Гэта — вынік самасупакоенасці старшын калгасоў, сельсаветаў і раённых арганізацый, якія не ахвотны дагуляць палітычны арганізацыю хадзячынстваў. 25 дзён у раёне праходзіць прапалка. Але беш калгасы, зрываючы работу, Калгасу «Чырвоны памеснік» траба прапалоў азміх 292 гектары, прапалоў-ж толькі 12 гектараў. Калгас «Ленінскі

шлях» з патрэбных 50 гектараў азміх прапалоў толькі 6 гектараў. Калгас імя Пікала, «Першы адрт калгасіні-ударніцаў», «УІІ з'езд Советоў», «Варцаб'іт», «На варце» зусім не прыступілі да працы азміх і яравых. Гэтыя калгасы перад сабой абавязалі дабіцца высокага ўраджаю, але зараз яны сваіх абавязкаў не выконваюць. Кіраўнікі гэтых калгасоў не арганізавалі працоўны выбарачны парадкам, а чакаюць, пакуль пустазелля пакрые пасевы на ўсіх участках.

Загальны райземадзел т. Граччанка ходам прапалачнай аператыўна не кіруе. Ён з канібета на тэлефон дазваджаецца, што робіцца ў калгасе, а калі і бывае ў калгасе, то толькі прыездом. Апарат МТС, на чале з наместнікам дырэктара т. Вікеніам, таксама не кіруе прапалачнай. Агронамы ў калгасе бываюць рэдка.

Н. БАНДАРЧУК.

ШКОДНАЯ ІНСЦЭНІРОВАЊКА

Прапоўныя масы, аб'яднаныя ў профсаюз, з незалежным узнімаю сустрэлі раённы апазіцыяны пленум ВПСР. Якія кладыць новую веху ў гісторыю саветскага профсаюзу. Прытаішыліся ў некаторых прафсаюзнаўчых ворагі ўсіх іх сподары і метады старажытны дэскрыптаваць рашэнні пленума і сарваць выбары профсаюзнаўчых органаў на аснове тайнага галасавання.

21—23 мая адбылася рэспубліканская нарада старшын раёнаў меса-малочна-свайнага гаспадарства, на якой прысутнічала 70 чалавек. На парадку дня былі: даклад старшыні рэспубліканскага камітэта саюза Дунаўскага аб падрыхтоўцы да правядзення самазавяда-выбарчых камітэты прафсаюзу, прапалоўка (?) паставоны VI пленума ВПСР аб парадку выбараў прафсаюзу і зноў даклад Дунаўскага аб рабоце — рабачымаў і прафсаюзу — на фінансавых справах.

Удзельнікі нарады праслухалі бессэнсуювую бягучую Дунаўскага. Ні слова не сказаў гэты праціўнік аб неахопах у рабоце прафсаюзнаўчых, ні слова крытыкі работы рэспубліканскага камітэта. Калі ў спрэчках хтосьці асмеяліся крытыку гэта, ён тонам, не выклікаючым супярэчнасці, груба сінніў прамоўцу.

— Мы не сабраліся сюды, каб нас крытыкавалі, а каб праінструктаваць нас як трэба правіраць працоўны выбары. І распасяўляўся Дунаўскі пачаў на сваю «інструктаваць». Ён арганізаваў пошлу інсцэніроўку тайных выбараў. Сябе і членаў рэспубліканскага камітэта ён вызначыў і сабе «апоўнаў» выбарчага рабачыма. Была абрана і шчотная камісія, ў якой будучага старшыні аб'ябрама рабачыма ён наменіў ся-

бе. Старшын рабачымаў, прыехаўшых на нараду і раз'ехаліся, не атрымаўшы сабой профсаюзнаўчых білеты, ён ахвотні ад выбараў, як не членаў профсаюза.

З другой мэтай дабіцца сумбура ў галовах старшын рабачымаў ён пачаў іх заблытаваць у тэхнічны арганізацыйны выбары — ставіў неразумнае пытанні, а калі яны папыраўлі, ён з умхалнай адкаваў: «Я гэта ўсё для таго, каб высьціць ваши веды па тайных выбарах».

Прайшло намога часу і шчотная камісія даляжыла вынікі выбараў. Ён, Дунаўскі, умоўна «абраў» старшыней рабачыма... Вядомыя скончылася. Старшыні рабачымаў так і раз'ехаліся, не атрымаўшы патрэбнага інструктажа аб выбарах. Заіваў перш за ўсё чаму ні адзін з камітэтаў, удзельнічаў нарады, не ўзяў талас працата супроць гэтай антысаветскай вылазі Дунаўскага. А членаў-ж прэзідыума рэспубліканскага камітэта Карска, Гудынаў і іншыя самазавядаваны ўсімхалі «мудрай выхумцы начальніка».

Хто такі Дунаўскі? Аказваецца, у мінулым ён меў сувязі з шпіёнскімі аэлементамі і акрыў гэта ад партыі. Дунаўскі быў не чыст на руку. Той факт, што гэты двурунік звыш 5 год «засяінаў» у профсаюзнаўчых арганізацыях, гаворыць аб прытуленні пільнасці сярод профсаюзнаўчых работнікаў і асабіва ў ЦПСР, які цяпер ліквідуецца.

Задача заключаецца ў тым, каб выкрыць да канца прытаішыліся ў профсаюзнаўчых арганізацыях ворагі і іх пакараць. Н. ГАРНЫ.

КОНТРРЭВОЛЮЦЫЙНАЯ ДЭІНАСЦЬ ЦАРКОУНІКАУ

У пачатку мая рэчышкі райвыканком атрымаў заяву з просьбай аб адкрыцці баршчоўскай царквы. Пада заява значылася довамі якіхыя волькашч поліцыя грамадзяні вёскі Баршчоўка і іншых вёсак.

Намога пазней аказалася, што гэта заява і 75 проц. подпісаў пад ёю — жульніцкая справа рух грушы дымных людзей, якім «боска» прасіба спатрабілася для маскіроўкі сваёй контрэвалюцыйнай дзейнасці.

Ініцыятарам «абору» подпісаў пад заяваю былі махровыя працоўны, антысаветскі настроеныя людзі: былы кулак Німошанка, святеліот, былы сельнік і спекулянт дэмакратыяламі Сасыой Баршчоўка, даякан А. Жараў, сын пана К. Баршчоўскі (скончыў у свой час інстытут у Варшаве), і, нарэшце, старшыня сельсауда, член сельсавета, саюзчыні дэспрагмаса Нікалаў Калабаў. Гэта пяцёрка ўзначальвала контрэвалюцыйную групу і была звязана паміж сабой арганізацыйна. Правадзіліся незалежныя сходзі з абмеркаваннем пытанняў школьнікаў, пааруной работы. Уся група акапалася ў баршчоўскім калгасе. Кожны член грушы школяў на заручачым участку.

Група скарыстоўвала ўсе еродкі, каб настраіць адстаўных калгаснікаў супроць саветскай улады, выклікаць незалевадэнсць. У мінулым годзе з прычыны заусульвага павтор'я быў ніжэй ўраджаі, і калгаснікі баршчоўскага калгаса мала атрымаў на прыпадзень. За гэта і ўхвалілі адстаўныя пачаць работу. У самы гарачы час пасевных работ найбольш адстаўныя калгаснікі пачалі пад уплыў гэтай агітатыі.

Толькі бог дапаможа дабіцца ўраджаю, — ашуквалі калгаснікаў паркоўнікі. У якасці неспасаднага «агітатара» была выбрана ралігійная бабуця Хіма Стралчанка. Яе пераканалі, што па новай Канстытуцыі патрэбна налажваць работу прэваў, што нібыта дзяржава будзе плаціць палом за багаслужэньні.

Пахадзіла гэтымі іравадэсамі, атрымаўшы спачатку поўную плату, непільменная Хіма накіроўвалася на хатах зборна паліцыі на адкрыццё царквы. Хіма пашырае, на навучанне паслаўшых яе, падлеткі на саветскую ўладу. Маслова партытна, сельсавет і калгасны актыў прапалі гэта факт. Хіме ўдалося сабраць некалькі подпісаў, галоўным чынам, сярод старыкоў і адстаўных жанчыні.

Калгасная-ж маса ваража сустрэла правакалію паркоўніцаў. Прабачачы поўны прывал сваёй залей, група пайшла на прамое шкідніцтва і пахлог. Уласна гучыла ініцыятары гэтай брыдак справы ўнеслі ў «ворны спіс», як потым праязві і яго калгаснікі, усіх звыхароў вёскі Баршчоўка. У спісе аказаліся людзі, якія даўно памёрлі, і грукныя дзеці, і немаломылі, і проста вымушаныя, неспасадны асобы. Аднак і гэтым не задаволіліся пр-

коўнікі. Адно і тым-ж прэзідыччынны напісаў па некалькі раз.

Калі стала вядома аб азначанай дзейнасці контрэвалюцыйнай грушы, калгаснікі і аднаасобнікі Баршчоўскага сельсавета сцікалі сходзі і аднадушна выказалі сваё абурэнне гэтым адзінствам. У рэзалюцыі заісалі:

«З вялікім абурэннем сходзі капотатуе факт жульніцтва і контрэвалюцыйнай дзейнасці ворагаў пароду і пэтрабуе ад арганіза саветскай улады суровага пакарання арганізацыйна шкідніцкай дзейнасці, якую праводзілі Німошанка Іван, Баршчоўскі Сасыой, Баршчоўскі К., Калабаў П. і Пярчанка Г.».

У адрэ пракурора за два дні паступіла 100 заяў з просьбай прыняць эфэрыстаў да крымінальнай адказнасці за пэдаго.

«Чорная вярта паркоўніцаў па-жульніцку ўключыла маё прэзідыччынны і імя ў спіс на адкрыццё царквы без майё згоды, імя гучычыні ашукаль дзяржаўныя органы і звышбылі маё імя, імя комсамольца. Апрача гэта, павядалі, што ў спісе занесены маё імя, які павінен 13 год таму навад. Прашу вынаватых прыняць да крымінальнай адказнасці» — піша комсамолет П. Зосімаў.

«Сваёго подпісу на адкрыццё царквы я не даваў і вынаватых у маё імя працу прыняць да суровай адказнасці» — піша калгаснік А. Грыгараў.

Мы — грамадзяне пас. Залесе, Баршчоўскага сельсавета: 1) Зосімаў Афанасій, 2) Зосімаў Мана, 3) Янкова Аўдэя, 4) Стральцова Ядвіга, прасім звыш нашы подпісы са спісу веручых за адкрыццё баршчоўскай царквы і прыняць вынаватых арганізацыйна чорнай сотні да адказнасці, бо нас заісалі ў спіс веручых абманым шляхам, і мы працотуем супроць такой антысаветскай работы папоўскага агры, у чым расісваемся.

А вось што піша грам. пас. Залесе Зорка Ігнат Патрычч:

«Подпісу ў спісе за адкрыццё баршчоўскай царквы я не даваў, і мяне заісалі ў спіс веручых без майё ведама, а тым працу маё імя Зорка Ігнат звыш са спісу веручых за адкрыццё царквы і прыняць да адказнасці вынаватых. Я сам работчы на чыгуны з 1904 г. і добра разумею контрэвалюцыйную сутнасць раліі. Маё імя — Нікалаў і Вялікімі — комсамольцы, вучанца ў г. Гомелі ў тэхнікуме, і таксама дома не былі, якіх тамса прашу подпісам не лічыць. Жонка мая Кацярына непільменная, і хто за яе расісвае, мяне невямаю».

Правакацыя ворагаў пароду не ўдалася. Абурачы калгаснікі патрабуюць суровага пакарання арганізацыйна азначаных асобі.

Рэчышкі арганізацыйна абавязаны зрабіць для сабе неаходны вывады з баршчоўскай справы, тым больш, што паркоўнікі актыўна ўцягвалі і ў іншых сельсаветах раёна.

Палітычна-масавая работа ў вёсках раёна на вельмі нізкім узроўні, і гэта скарыстоўвае класавы вораг. Баршчоўска справа патрабуе ад райкома КП(б)У і ўсіх раённых арганізацый каронным чынам перабудоваць работу на вёсках, умацаваць антыралігійную палітыку.

П. ЧЫЖУН.

Парушаюць законы аб працы

Другі год як я працую ў магілёўскай трыкажатай армелі імя Крупскай. За ўвесь час не мела ніякіх заўваг.

25 снежня мінулага года, калі я прышла на работу, майстар пеха Астроўскі казаві, што я звальняюся з работы за опазненне і падрыў працоўнай дысцыпліны.

На самай справе гэта была помета майстра за крытыку работы яго жонкі. У гэты час я была цяжарнай.

У справу ўмяшаўся магілёўскі інспектар працы. Праз месяц мяне навад прынялі на работу, але за вымушаны прагук старшыня армелі т. Славін плаціць адмоўна. Падала заяву ў промшвысаюз у Оршні. Дагэтуль ніякага адкава не атры-

мада.

Хто даў права адміністрацыйнай армелі парушаць законы аб працы і аб ахове праў маперы?

М. МЕЛЬНІКАВА.

Абмеркаванне пытанняў трэцяга пяцідовага плана

АРГАНІЗАВАЦЬ ПРАМЫСЛОВУЮ ВЫТВОРЧАСЦЬ КАНАТАЎ І ШПАГАТАЎ У БССР

Прадукцыя пільковай прамысловасці ізае галоўным чынам на задавальненне тэхнічных патрэб рашучай прамысловасці і сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Фабрычная прамысловасць СССР з пількі вырабляе ў даны момант у асноўным толькі кручаныя вырабы — канаты, снопаўзвачны шпагат, розныя вярочкі і інаша.

На большасці пільковых вырабаў патрабаванні народнай гаспадаркі ўжо зараз перавышае рамеры фабрычнай выпрацоўкі. Сацыялістычная рэканструкцыя прамысловасці і сельскай гаспадаркі прадукаваць усё ўражывальна патрабаванні да пільковай прамысловасці.

Лесадзілаў, рыбалоўства, морскі і рэчны флот, сельская гаспадарка і многія іншыя галіны народнай гаспадаркі не могуць абійсціся без пільковых вырабаў.

Развіццё культурных форм ролічанага гандлю і развіццё розных вытворчасцей, якія скарыстоўваюць шпагат у якасці адрэа матэрыялаў (паліграфічная вытворчасць, модавая вытворчасць і т. д.), а таксама развіццё сувязі, абумоўлівае рост патрабаванні на ўважачым шпагаце, якая ўжо зараз не парываецца вытворчасцю.

БССР мае адзінае невялікае прадпрыемства дзяржаўнай прамысловасці па вытворчасці вярочак, гэта — вярочачыя пехменскай лімавай фабрыкі. Прадукцыя гэтай пеха ў 1935 годзе складала 387,3 тоны гаспадарчай вярочкі, а ў 1936 годзе — 300 тон. Вытворчасць вярочачых вырабаў скацінтравана ў прадпрыемствах, тэжымі метады армелі прамысловасці.

Армелі прамысловасці таксама атрымаюць сыравіну з іншых абласцей. У той-ж час вырабляеца ў БССР пільковы сыравіна палкам вывозіцца ў іншыя раёны Саюза (Варачоў, Ахангелск, Ленінград, Кіевы і інш.). З 2,454 тон адгружанага загатоўчымі арганізацыямі БССР пільковага валатка ўраджаю 1935 года толькі 58 тон адгружана прадпрыемствам БССР, вырабляючым вярочкі.

Улічваючы значны рост патрабаванні народнай гаспадаркі СССР у пільковых вырабах і наважыць у БССР сыравінавай базы, народнагаспадарчы план БССР націнен у трэцім пяцігоддзі прадугледзіць будаўніцтва пільвовага камбіната на базе масловай сыравіны. Сыравіна для такога камбіната будзе служыць пілька і, часткова, канаты, які ў БССР мае перспектыву развіцця.

Шырокае развіццё каналіавадства з'яўляецца асноўнай умовай развіцця вытворчасці пільковых вырабаў. Сярод асноўных тэхнічных культур каналіаў прадукуюць, алтак, займаюць апошняе месца як па рамерах пасевнай плошчы, так і па ўраджаю.

Каналі — адзіная з тэхнічных культур, развіццё якой маюць за ішчы адрэа ад патрабаванняў прамысловасці.

У той час, як тэхнічныя культуры СССР (бабоўна, лён) па пасевных плошчах і таварнаму збору даўно абганілі заваяваны ўроўнем, каналі ішчы за гэтага часу не дасягнулі гэтага ўзроўню.

Пасевная плошча каналіаў у БССР у 1936 годзе складала 29,628 гектараў, з якіх 551 гектар прыпадае на паліўныя (італіянскія) каналі, а астатняе — на паўночныя каналі. Сацыялістычны сектар па сваёй удзельнай вазе займае 92,5 проц. усёй пасевнай плошчы каналіаў у БССР.

Каналі засяваюцца ва ўсіх раёнах БССР, але асноўная маса пасеваў скацінтравана ў паўднёвых і паўднёва-зхондніх раёнах.

Пілька ўсіх раёнаў БССР адносіцца да першай групы. Гэта пілька вышэйшай якасці, перавышае тонкая, мяккая, з маслачыным, эластычным і роўным па даўжыні валатком.

БССР мае ўсе прапаласкі для развіцця пасевнай плошчы каналіаў і рэзка павялічыла іх ураджывальнасць. У гэты час многа багатых масіваў, падлягаючых асушэнню. Каналі з'яўляюцца адзін з найбольш прадукцыйных культур на асушэнні і падлягаючых у бліжэйшы час да асушэння багат, частку якіх неаходна скацінтраваць для развіцця каналіавадства.

Умацаванне сыравінавай базы дасць магчымасць павялічыць вытворчасць пількавых вырабаў і вызваліцца ад імпартуемага дэрта і сіала. Высокая якасць доўгадэлавых каналі і канаты з перспектываю змяніць дэрт.

Алтак, не гледзячы на тое, што ён паставона СНВ БССР аб арганізацыі каналіавадчых гаспадарак на асушэннях і каналіаў басына ракі Свельз, за гэтага часу яшчэ нічога не зроблена ні Даврыжымам, ні Наркамзем БССР для асваення гэтых багат па каналі.

Побат з асваеннем каналіаў на асушэннях багат, неаходна больш поўна скарыстаць старыя каналіаў.

Вельзарныя зачыт сталі перада каналіавадствам у галіне павышэння ўраджывальнасці. Да гэтага часу ўраджывальнасць пількі зусім нізкая. Шкіднікі з Наркамзем БССР сьведома неадапавалі і ігнаравалі развіццё каналіавадства ў раёнах, што прываляе таму, што адначасна частка каналі была вынесена з добра ўпоўненага участку на неапрацоўваныя палі. У рэзультаце гэтага мы маем нізкую ўраджывальнасць пількі. Так, напрыклад, уражай пількі ў 1933 г. у БССР у сярэднім складаў 3,8 цнт. з гектара, у 1935 г. — 2,9 цнт. з гектара, а ў 1936 г. — 3,2

Магчымасці для разьвітка павышэння ўраджывальнасці ў 3-й пяцігоддзі ў нас вельзарныя. Неаходна ўчыліцца ўдзяцца за выкананне дырэктывы партыі і ўрада, дзе ўказаны канкрэтныя шляхі павышэння ўраджывальнасці. Аб гэтым гаворыць вопыт лепшых калгасоў і брыгад, якія ў 1936 г., не гледзячы на неспрыяльныя метэаралагічныя ўмовы, дасягнулі высокай ураджывальнасці пількі. Напрыклад, калгас «Саветская Беларусь», Камарынскага раёна, атрымаў па 7,1 цнт. пількі і пасконі з гектара. Калгас «Чырвоныя будніцы» таго-ж раёна з плошчы 30 гектараў гектараў атрымаў па 5 цнт. пількі (без пасконі), а брыгада Вераб'я атрымава з кожна гектара па 11,1 цнт. валатка.

Рашэнне ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 19 снежня 1935 г. «Аб арганізацыі гаспадарчым умацаванні калгасоў і пілька сельскай гаспадаркі ў абласцях, краях і рэспубліках павярховай паласцы», куды адносіцца і БССР, абавязвае партыйны і саветскія органы забяспечыць у бліжэйшыя 3—4 гады павышэнне ўраджывальнасці па каналі і сярэднім не ніжэй чым 5—6 цнт. валатка з гектара.

Шырокае ўважэнне спецыялізаваных сенаваротав і ажыццяўленне рату ішчы спецыялізаваным дазваляць к канцу 3-й пяцігодкі павялічыць ураджай каналі ў 2,5 разы па параўнанню з ураджаем 1936 года. Плавянае заланне на 1942 год пільна вырашана ў аб'ёме 8 цнт. валатка з гектара. Такі ўроўнем ураджывальнасці будзе дасягнуць даўшым значным павышэннем уражывальнасці, памінашчым сярод пры ўборцы і прычынай апрацоўкі, лепшай арганізацыі працы, як гэта робіць перадавыя калгасы, дасягнуўшы ўжо ў 1936 годзе высокай ураджывальнасці.

Усеагуныя навукова-даследчы інстытуты каналіавадства вывеш гэтаўжак адначасна паспяваючай каналі (канасць) і маперда паспяваючы і ўбароўна адначасна, а таму ралей ізае ў прычыну апрацоўку, а гэта значна памешчыць страты і стварыць магчымасць механізаваць уборку каналі і рэзка скарыстаць зэраты працы на азілку прадукцыі пры ўборцы. Адначасна паспяваючы каналіаў рэзка павялічыць выхад валатка.

Неаходна прыняць меры для хутчэйшага ўкаранення гэтага гэтаўжак каналі ў калгасы.

Важную роллю ў справе павышэння сацыялістычнага каналіавадства ў БССР пільна адграваць паміраючы пасевы ляддэвай каналі. У сучасны момант у БССР паўднёвая каналіаў сеюцца толькі ў каналіавадчым саюзе імя Х-гольза БССР.

Паўднёвая каналіаў у БССР не паспявае поўнасьцю, а знімаецца ў злізненні спеласці выключна на валатка, дазваляе, што пры адвольных умовах яна ў 1,5—2 разы перавышае па ўраджывальнасці маслову каналіаў.

Важнейшай задачай

